

КАНФІДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНІКАМ ІНФАРМАЦЫІ

№ п/п	№ пакоя	Ідэнтыфікацыйны нумар	Прозвішча, асабовае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць)	Чысло, месяц, год нараджэння	Пол	Сямейнае становішча (для асоб, старэйшых за 15 гадоў)	Месца знаходжання на дату перапісу насельніцтва	Інфармацыя аб пражыванні (знаходжанні) ці адсутнасці	Прычыны адсутнасці	Працягласць адсутнасці (месяцаў)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

пераход да 2Н

ПОЛ
1 - мужчынскі
2 - жаночы

СЯМЕЙНАЕ СТАНОВІШЧА
1 - ніколі не быў (не была) у шлюбе
2 - знаходжуся ў шлюбе
3 - знаходжуся ў незарэгістраваных адносінах
4 - удавец, удава
5 - разведзены(ая)
6 - разышоўся (разышлася)

МЕСЦА ЗНАХОДЖАННЯ НА ДАТУ ПЕРАПІСУ НАСЕЛЬНІЦТВА
1 - у дадзеным населеным пункце
2 - у іншым населеным пункце рэспублікі
3 - у іншай краіне (указаць краіну)

ІНФАРМАЦЫЯ АБ ПРАЖЫВАННІ (ЗНАХОДЖАННІ) ЦІ АДСУТНАСЦІ
1 - пастаянна пражывае
2 - пастаянна пражывае, але часова адсутнічае
3 - часова знаходзіцца

ПРЫЧЫНЫ АДСУТНАСЦІ
1 - праца
2 - адукацыя
3 - сямейныя абставіны
4 - здароўе
5 - іншае

